



Маленькія зоркі «гіганцкага слалама»



На фоне топавых «Раўбічаў», у якіх цэлы тыдзень кіпелі спартыўныя жарсці (тут адбыліся еўрапейскі чэмпіянат па біятлоне і Кубак свету па фрыстайле), «Сілічы» проста «адпачывалі». Але мяне лагойскія ўзвышшы прыцягвалі да сябе мацней: у мінулую нядзелю на вяршыні самай вялікай гары тут стартаваў гарналыжны слалам-гігант (па беларускіх мерках) пад назвай «SKIBARS TROPHY 2019». Разам з дарослымі спартсменамі на ім саборнічалі і дзеці. У «Сілічы» прыехалі выхаванцы дзіцяча-юнацкіх спартыўных школ і гарналыжных клубаў. Першымі стартавалі самыя маленькія лыжнікі. Пад нумарам адзін выступіла пяцігадовая мінчанка Сафія Барадоўская — адна з прызёраў гэтага першынства. Адрозна за ёй стартавала самая малодшая з удзельнікаў — чатырохгадовая Агнія Лысюк з лагойскага клуба.

Перапад вышыні паміж стартавай пляцоўкай і фінішам у «Сілічах» складае каля сотні метраў, працягласць трасы — усе трыста пяцьдзесят. Праляцець гэтую дыстанцыю на ўсёй хуткасці, не збіць сцяжкі і не ўпасці, гэта, бадай, пад сілу толькі сапраўдным майстрам! Некаторыя дзеці на сіліцкіх схілах апынуліся ўпершыню, але іх гэта не надта палохала.

Ні адзін удзельнік дзіцячага першынства не застаўся без падарунка. А сапраўдным прызёрам уручылі яшчэ і медалі. У шасцігадовай мінчанкі Аліны Савянковай гэта была першая ўзнагарода, у яе старэйшай сястры, дзесяцігадовай Аляксандры, — ужо трыццаты медаль. (Дзяўчаткі на адным фота ў гэтым рэпартажы.)

Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.
Як заўсёды, больш здымкаў з гэтай падзеі глядзіце на сайце zviazda.by

